

ВЫКАНАЕМ ПЛАН МАЛАКАПАСТАВАК

Калгаснікам і аднаасобным гаспадаркам БССР у 1987 годзе партыйна-большавікоў і саюзным урадам прадастаўлены па абавязковым паставак малака вількія льготы. Паставаною ЦК ВКП(б) і СНК Саюза ССР ад 2 жніўня 1987 года спісаны нядомкі па малакапастаўках па 1986 год уключна. Прадастаўлена рал ільгот прэстарэлым калгаснікам і працоўным аднаасобнікам. Норма малакапаставак значна зніжана. Створаны ўсе спрыяльныя ўмовы для акуратавага выканання плана дзяржаўных паставак малака кожным калгасам, калгаснікам і працоўным аднаасобнікам.

Аднак, пры палюванні ўсё гэтых спрыяючых умоў у 1987 годзе план паставак малака ў сярэднім па рэспубліцы выканан усюго толькі на 90,2 проц., прычым асобныя раёны, як Барысаўскі, Лельчыцкі, Чазарскі, Журавіцкі, выканалі план ад 69 да 79 проц. Аднаасобныя гаспадаркі нашай рэспублікі выканалі план толькі на 31,7 проц.

Выключна дрэнная работа па пастаўках малака ў мінулым годзе не з'явілася ўрокам у 1988 годзе. Самачыю і зара. Аб гэтым сведчыць дрынае выкананне плана з самага пачатку 1988 года. У першым квартале паставак малака павінны быць выканан у памеры не менш чым 20 проц. галавога плана, а выканана на 1 красавіка ўсёго толькі на 7 проц. Магілёўская вобласць выканала галавы план на 4 проц., Віцебская — на 6 проц. Такія раёны, як Дрыбінскі, Шклоўскі выканалі план усёго толькі на 2 проц.

Незадавальняюча становішча з пастаўкамі малака ў рэспубліцы тлумачыцца тым, што партыйныя, саветнікі і нашы загадоўчыя арганізацыі Беларускага і Саюзнага малакавага фактэчна арганізацыйна-адукацыйнага аддзялення Масавая работа са здымкамі залучэння і гэта ў той час, калі пастаўкамі малака ў рэспубліцы займаецца армія загадоўчых работнікаў больш чым у 4 тыс. чалавек.

У выніку бязрукаці, бярэньняўнасці работнікаў загадоўчых арганізацый, ёсць нямала фактаў антыдзяржаўных дзеянняў асобных калгасцаў, калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў. Такія факты мы маем у калгасе «Пунілавец», Новадворскага сельсавета, Старадворскага раёна; у калгасе імя КІМ, «Чырвоны партызан», імя Карла Маркса ў Мясніскім раёне.

Тормазам выканання малакапаставак з'яўляецца і тое, што ў многіх паселішчах не арганізаваны зліўныя пункты. Калгаснікам і працоўным аднаасобнікам прыходзіцца вазіць і насіць малака на вількію адлегласць. Ва Уваравіцкім раёне яшчэ да гэтага часу ў 5 сельсаветах не адкрыты зліўныя пункты. У калгасе «Чырвоны пунілавец», Жлобінскага раёна, не глядзячы на неаднаразовыя просьбы калгаснікаў, зліўны пункт не адкрыт і да гэтага часу.

Белмаслапрам не ўсе малочныя пункты забяспечыў інвентаром, біёнамі, няма бланкаў прыёмных квітоў для малаказадатчыкаў, што спрыяе раскардэжванню і злоўжыванню. Белмаслапрам пара пакочыцца а распушчэнню ў яго сістэме.

Далейшае адставанне ў пастаўках малака дзяржаве нельга прыць. Партыйныя і саветскія арганізацыі раёнаў, сельсаветы справу паставак малака дзяржаве павінны ўзяць пад свой сістэматычны кантроль. Рагортванне масавай работы сярод адзатчыкаў — воль што забяспечыць акуратавае выкананне кожным калгасам, калгаснікам і працоўным аднаасобнікам паставак малака дзяржаве.



Гора-Салігорскі залатны прыскі трэста «Знамянало» ў студзень выканалі прыска адзатчыкамі на 1987 год, у агульным на 117 проц. На здымку бурлацкія стыханні ўчастка №1 Салігорскага залатна-вількія т. М. А. Боршаў, які сістэматычна выконвае паставы нормы, за бурнае адпрацоўвае ўчастак.

ШЫРАЦА РАДЫ СПАБОРНІЧАЮЧЫХ

ГОМЕЛЬ. Рэалізуючы ўзятыя абавязанствы па дастойнай сустрэцы 1-га Мая завод Гомсельмаш выканаў план першай декады красавіка на 114,5 проц. Выпушчана таварнай прадукцыі на 571.300 рублёў.

За декаду адпрацаваў 349 вагонаў гатавой прадукцыі па 5 маршрутках — у Закаўказзе, Сібіры, Ташкент, Оренбург і Маскву. Наперадзе ў спаборніцтва Іпае брыгада камасольніка Давідовіча ў дрэвапрацоўным цеху, якая выконвае свой план на 200—250 проц. Брыгада па зборных канюшынаапартурах механазборнага цеха дала 190,8 проц., брыгада токараў — тав. Самуйленка — 162 проц., брыгада Гутма — 184 проц.

Многія стыханцыяў далі высюкі прадукцыйнасці працы. Фразебруччыцы механазборнага цеха тав. Акуліч выканаў норму на 480 проц., стыханіца Шкуратаў — 422 проц., токар Злотнік — 326 проц. Знатна стыханцаў завада, штампоўшчына Шулякова выканала норму на 301 проц.

ГЕНКІН, дырэктар завада Гомсельмаш.

БАРЫСАЎ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да вількія пролетарскага свята — 1-га Мая. Усе гэтыя дні ў цехах і аменах абмяркоўваюцца пісьмо рабочым, інжынерна-тэхнічным работнікаў гомельскага завада сельсагаспадарчых машын імя Кагановіча.

На заклік гомельчан стыханцыя адказваюць канкретнымі справамі. На адбыўшыхся сходах рабочых запалавай фабрыкі імя Кірава, калектыв фабрыкі абавязаліся да 1 мая павялічыць дэбны выпуск запалак з 380 акцызных скрынак да 395. Рагортваніца падрыхтоўка да выбараў у Вархушны Совет БССР. Гэтымі днямі ў падшыфны сельсавет выязджае брыгада агітатараў.

На заводзе «Пролетарскі молат» токары-стыханцыя тт. Беладзедаў і Міноў абавязаліся месючыю норму адзаткі карпусоў аўтаматаў для сельсагаспадарчых машын закончыць да 12 красавіка.

ПАРТАСЕНАН.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ ПЕРШЫЯ ДНІ СЯБУ

Зварот СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб арганізацыі большавіцкай барацьбы за высюкі ўраджай знойшоў жывы водгук у калгасе Даманавіцкага раёна. Калгас імя Кірава, Пінскага сельсавета, 6 красавіка поўнацю закончыў сябу аўса і рыхтуе глебу для сябы астаўшых культур. Калгаснікі гатага калгаса Кузьма Алісейка, Іван Піхун і Фёдар Верейчык пры норме ў 0,40 гектара штотэйна ўароваюць на 0,95 гектара. У адказ на заклік партыі і ўрада калгас «Кастрычнік», Азарыцкага сельсавета, абавязаліся дзішча гектара 16 цэнтнераў зернявых і 6 цэнтнераў ільнавадка. Працічычы на паллях работачы, калгаснікі Казакевіч, Шабліцкі і іншыя сістэматычна выконваюць нормы выпрацоўкі на 200 проц.

Аднак барацьба за высюкі ўраджай арганізавана не ва ўсіх калгасе раёна. Асабліва пагражаюча становішча ў многіх калгасе а якасцю. Па плячу калгасе раёна павінны вывезці 105 тысяч тон тавару, а вывезена 37 тысяч тон. Мінеральнага ўгнаення замест 13.550 цэнтнераў вывезена 4.100 цэнтнераў. Такое-ж становішча і з выразкай торфу.

Не лепш абстаіць справа і з насеннем. 60 тон пшаніцы атэлажэ неабмежаванай на сартыну. Такое-ж стаціюшча і з насеннем ячменю. Многія калгасе Хоміцкага сельсавета авсім скарцілі сартыбен ячменю. Наркэмаем БССР адлучыў раёну 9 тон насення «Заротэяно» толькі 4 тон.

Райком партыі, райвыканком і райаг не амаганіла за якасць вясновай сябы. На 5 красавіка па раёну пасеяна аўса, ячменю і пшаніцы 1.520 гектараў. Сяўба праходзіла пераважна ручным спосабам. Толькі асобныя калгасе Хаміцкага сельсавета, як «Чырвоны

Усход» і «Новыя лівінавічы», засеялі 40 гектараў радковай сявайка. Калгасы Дзвюсавіцкага сельсавета пасялі выключна ручным спосабам 100 гектараў аўса, у той час, калі ў калгасе меліся дзве радковыя сявайкі. Радковае сявайка ёсць і ў калгасе «Перамога саветаў», але-ж сяўба там праводзіцца ўручную. У аўса радковай сявайкі ў многім віна кладацца на дырэкцыю МТС (дырэктар Разуменка), якая не пасылае спеацасова радковыя сявайкі ў калгасы.

Зусім неспрымае становішча ў калгасе Новадворскага і Даманавіцкага сельсаветаў, дзе сёнь непрагнучым насеннем. Гэта-ж самае наглідае і ў некаторых іншых калгасе раёна.

Аднаасобны сектар зусім знят з рахунку. Аднаасобнікі раёна ў гэтым годзе павінны засеяць 2.500 гектараў. Аднак, на 10 красавіка імі не засеяна ні аднаго гектара. Аднаасобнікі вількі Радкаў, Дзвюсавіцкага сельсавета, яшчэ не ведаюць дзе яны будуць сёнь. Не дзеліць план сябы да аднаасобных гаспадарак і па іншых сельсаветах раёна. Згодна плана раёна аднаасобныя гаспадаркі Пінскага сельсавета павінны засеяць 150 гектараў, а зямлі ў іх у наяўнасці толькі 97 гектараў. У выніку — 18 гаспадарак не маюць дзе сёнь. Такія факты не адзінаковы.

Незадавальняюча працуе Даманавіцкая МТС. З наяўных у МТС 48 трактараў у поле вышла толькі 38, астатнія 12 трактараў па гэтага часу яшчэ не адрамантаваны. Ёсць выпадкі, калі па дарозе ў калгасы трактары папсаваліся і патрабуюць паўторнага рамонту. Гэта мела месца пры адпраўцы трактараў у калгасе «Перамога», «Большавік», «Комінтэрн» і іншыя.

А. КАЦМАН.

МАСАВЫЯ ПАЛЯВЫЯ РАБОТЫ

Калгасы Хойніцкага раёна рагартулі месючыю сябу яравых. Спеацасова пачаўшыся палёвыя работы, калгас імя Шміда ўжо закончыў сябу ранніх зернявых на плошчы ў 76 гектараў.

Таксама закончыў сябу зернявых і калгас «Перамайскі». У адказ на зварот СНК БССР і ЦК КП(б)Б калгаснікі рагартулі паміж сабою сацыялістычныя спаборніцтва. Прадуючы ў полі, Нікалай Дашук, Канстанцін Дашук і Нікалай Ромчанка ўароваюць штотэйна па 0,88—0,96 гектара пры норме 0,40 гектара.

У калгасе «Труд» правільна скарцілі ўсе мінеральнае ўгнаенні на палкормку 20 гектараў азійнай пшаніцы. Паспяхова праходзіць сяўба і ў калгасе «Чырвоны прамень», Паселі-

кага сельсавета. Калгас ужо засеяў 60 гектараў аўса і 20 гектараў ячменю сартывым і пратручаным насеннем. Сяўба праводзіцца трактарнымі сявайкамі. Калгаснікі Гаўрыла Палхоўскі і Міхаель Шахнікі сістэматычна выконваюць нормы выпрацоўкі на 190 проц.

Аднак, першыя дні палёвых работ паказалі, што ў радзе калгасеў паўшчына аграгатацыйныя правільны. Так, у калгасе «Чырвоны зорка», «Чырвоны арат», «Хасноў» і «Баявік» не баруюць забіваега ворыва, а вясновае ворыва праводзіцца мелка і з аграграма. Старшыні гэтых калгасеў Назаренка, Шчэрбін, Нінік і Фешчанка не арганізуюць калгаснікаў на высюка-якасную апрацоўку глебы.

ПІНЧУК.

РЫХТУЮЦА ДА СЯБУ КОК-САГЫЗА

СМАЛЯВІЧЫ. На калгасных палях з'явіліся дружны ўсходы кок-сагыза, пасеянага ўвосень мінулага года. У радзе калгасеў раёна рыхтуюцца да падкормкі старых плантацый, падрыхтоўваюць глебу да новых пасеваў. У калгасе «Пуніцка», імя Малава і «Энергія» падрыхтавана глеба пад вольныя ўчасткі кок-сагыза ў 0,5 гектара.

Закончылі сваю работу 6-дзённым курсам звыняных па кок-сагызе. На курсах навучалася 42 чалавекі. Усёго ў гэту вясну ў калгасе раёна будзе пасеяна 50 гектараў кок-сагыза. Разам з плантацыямі мінулых год калгасы будуць мець пасевы каштоўнай навучнааснай культуры на плошчы ў 188 гектараў.

АГІТБРЫГАДА НА ВЕСНОВОЙ СЯБУЕ

РЭЧЫЦА. (Спец. нар. «Звязда»). У Дзяміаўскім сельсавете, Рэчыцкага раёна, арганізавана агітбрыгада для абслугоўвання калгаснікаў у часе вясновай сябы. У брыгаду ўваходзяць 30 рабочых, работнік і служачыя месцовага вытворчага завада «Салтанав»-агітатар і ўзровень абслугоўвання калгасцаў суседніх сельсаветаў.

Закончылі сваю работу 6-дзённым курсам звыняных па кок-сагызе. На курсах навучалася 42 чалавекі. Усёго ў гэту вясну ў калгасе раёна будзе пасеяна 50 гектараў кок-сагыза. Разам з плантацыямі мінулых год калгасы будуць мець пасевы каштоўнай навучнааснай культуры на плошчы ў 188 гектараў.



Горача адлучылася калгаснікі калгасе «Красное солны» (Солнечного раёна, Маскоўскай вобласці) на паставою Соўнаркоўскага ССР. Ад мяха па павышшню ўраджайнасці бульбы ў іх годзе. Калгас будзе раёна пасадку толькі сартыной бульбы. Усі насення бульбы перабыла і прапаведзіла на здымку калгасіне В. Н. Каралеўскай прапаведзіць бульбу. (Самачыю).

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН

ПАВЕЛ ІВАНОВІЧ ПІША...

У адзін спякотны летні дзень, калі сонца стаяла вельмі высюка і паліла так, як па штату палілаеца яму паліць у такіх дні, Серый Павел Івановіч, кандыдат партыі, прапуючы ў Церахаўскім раёне, адчуў у сабе вострую неабходнасць у тэрміновым праўленні пільнасці. Тым больш, што яму павярнуўся «падхалоджачы» выпадак.

Анаву ў свой час працаваў дырэктарам Церахаўскай МТС. Пасля гатага ён быў пераведзены ў Клімавіцкі раён. Працаваў там старшынёй райвыканкома. І вось гэтага самага факта Серый ніяк не мог дапусціць. Гэта значыць, ён быў абуран да глыбіні душы.

— Як-жа так? Ай-ай, я! Анаву-жа, прапуючы дырэктарам Церахаўскай МТС, меў несуючы сувязь з ворагамі народа. У калгасе разам есцілі? Есцілі. На паліванне разам хадзілі? Хадзілі. Куды? У лес. Качак забівалі? Забівалі. А што значыць забіваць качак? Ці не значыць гэта — свядомое знішчэнне стала? На чый млын лье кату такі факт? Вядома, на млын класавых ворага.

Не забыў у сваёй заяве Серый Павел Івановіч упамінаць і пра лешню, якую аднойчы загажаў Анаву ў калгасе.

Лічычы такіх дзеянняў з боку Анавана ўжо варажымі і шкодніцкімі, Серый патрабаваў неадкладнага выключэння апошняга з партыі.

Прыкладна такога-ж зместу заявы на тав. Анавана страчыў і Герасіменка, інструктар Церахаўскага райкома партыі.

І паколькі ў Клімавіцкім райкоме партыі сядзелі людзі, якія лічыць, што лешні патрабаваў неадкладнага выключэння з партыі, паабавілі работы і нават кватэры.

Прайшло лета. Надмысла аіма. Пасля наступіў сакавік. Серый Павел Івановіч піша заяву. Аб кім-бы вы думалі? Вядома, — аб Анаву.

— Ніякі сувязі Анаву з ворагамі народа не меў. Пянак не меў, заўсёгда так-таксама. У выніку свая дырэктарам Церахаўскай МТС Анаву добра спраўляўся са сваімі абавязкамі і карыстаўся нядрэнным аўтарытэтам. Адным словам, калі-б яму, Сераму Паўлу Івановічу, вылаў выналак парадніца з Анаванам, то ён, вядома, з вількія задаволеннем пайшоў бы на такую справу. Так што яго проста здзіўляе, як магло згарыцца, што Анавана выключылі з партыі.

Які гэта Серый піша? А той самы Серый, які мінулым летам, у спякотны дзень пры моцных прытуках «пільнасці» патрабаваў неадкладнага выключэння Анавана з партыі, як меўшата «цесную сувязь з ворагамі народа».

Анаву цяпер адноўлен у партыі. Абнававаны ў сувязях з ворагамі народа аказаліся неабгрунтаванымі.

А як-жа Серый, Герасіменка?

Нічога. Жывуць вельмі спакойна, не страдаюць адсутнасцю алеглы і агрызотай, як-бышам нічога не здарылася. І на самай справе, што такое асабіста адарысалі. Ну, абнававалі чалавека. Ну, абнававалі розныя заявы. Ну і што з гатага. За гэтыя пахлб да адказнасці ніхто іх не прычытае — дык яго-ж хвалівацца.

С. КРАУЦОУ.

ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ АДНАГО КАЛГАСА

Цяжкімі і жабрачымі было жыццё сялі пры царскай уладазе ў вількі Пяроўцы, на Случчыне. Ад памна да цямна яны працавалі на пана, кулака, пана; палілі ў казну вількія палаткі. Ніхто не насіў ботаў. У сялян бульбы хапала толькі да вясны, а хлеба — да каліда. Мала хто з дзіцей сялян вучыўся ў школе. На ўсё Пяроўскую вобласць вымслася толькі дзве газеты. Таленты працоўных глушыліся.

Непазнавальная стала вёска Пяроўцы пасля вількія Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Зараз вёска носіць ганаровую назву — імя С. М. Кірава. Працоўнае сяліства абнаваляе ў калгасе «Большавік». З кожным днём расце калгасная гаспадарка, расце вага працяжніка. Калгаснікі жыўць заможна і культурна. У кожнага ёсць хатніца, а некаторыя маюць па некалькі пар. Шмат калгаснікаў і калгасніц маюць суконныя паліто з футравымі каўнярамі, добрыя дэзюмны, гадзінікі.

Побач з ростам матэрыяльнага становішча расце і культура калгаснікаў. У вёсцы ёсць калгасная бібліятэка, медыцынскі і ветэрынарны пункты, якаяўна сярэдняя школа, у якой навукаўна 365 дзён калгаснікаў.

За час саветскай улады вёска дала нашай краіне 2 інжынераў, 4 камандзіраў доблеснай Чырвонай Арміі, 2 летчыкаў, 2 чырванафлотцаў, 24 настаўнікаў, 4 ветурачоў, 6 аграномаў і 9 трактарыстаў.

Штотэйна калгаснікі адчуваюць вількія клопаты партыі большавікоў, саветскай улады і любімага правядыра народаў таварыша Сталіна. Семі калгаснікаў — Нікіфара Баранавіча, Ігнаця Дубіні, Андрэя Чыжыка і Карнея Партасена — атрымліваюць дзяржаўную дапамогу па шматлікасці.

Антон Міхнюк, калгаснік сельсагаспадарчэй арцілі «Большавік», Случыцкага раёна.

ШКАВАЯ ЗНАХОДКА

КАМАРЫН. Калгаснік сельсагаспадарчэй «Парыжская Комуна», Крукаўскага сельсавета (вёска Кудэжы), тав. Гарлашэнка Антон, рамантуе свая хату, знойшоў тарык з меднымі манетамі чаканкі 1767 года (часу Екаіерыны ІІ). Вага кожнай манеты 50 грам. Увесь скарб важаў 2,5 пула.

АГРАТЭХНІКА ВЫСОКІХ УРАДЖАЮ ІЛЬНУ

Паставаною СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 22 сакавіка гэтага года «Аб плане кантрактыўнага ільну і каняпцэ ў 1988 годзе» і паставаною СНК ССР ад 3 красавіка 1988 года «Аб мерапрыемствах па ўдзельну ўраджайнасці і палепшэнню якасці валакна і насення ільну» ўрада аб далейшых перамогах калгаснікаў і расце заможнасці калгаснікаў.

Гэтыя паставаны, якія ўяўляюць сабой рагортваную праграму барацьбы за высюкі ўраджай ільну, павінны стаць абаб'ягачым усіх калгаснікаў рэспублікі. На аснове іх павінны быць выпрацаваны канкретныя мерапрыемствы ў кожным калгасе, каб крута палічыць ураджайнасць ільну.

У сваёй барацьбе за высюкую ўраджайнасць ільну калгаснікі павінны скарыстаць багаты вопыт стыханцаў, вопыт пералавых калгасцаў, якія ўжо далі высюкі ўраджай ільну. А такіх прыкладаў ёсць нямала.

У 1987 годзе брыгада арданаоскі Анны Ціханавы Каралеўка з калгасе «Вольная праца», Церахаўскага раёна — атрымала а плошчы ў 7 гектараў па 9 цэнтаў ільнавадка з гектара па 18-м нумарам. Значатра, у сярэднім 18-м нумарам.

Звыняная Палыява Зінаіда Будаічэўна з калгасе «Прада», Друмаўскага сельсавета, Талачынскага раёна а плошчы ў паўтара гектара атрымала ў 1987 годзе 14,32 цэнтаў. Ільнавадка 16—20-м нумарам і 10,35 цэнтаў палінасема. Гэты-ж калгас з усёй палінасема. Гэты-ж калгас з усёй палінасема. Гэты-ж калгас з усёй палінасема.

ну ў гэтым калгасе з кожным годам расца і грамовая алпата працяжніка. У 1984 годзе на працяжніку калгаснікі атрымалі 51 кап., у 1985 годзе — 1 р. 06 кап., у 1986 годзе — 1 р. 30 кап., у 1987 годзе — 1 р. 80 кап.

Такое-ж становішча і ў калгасе «Ударнік», Талачынскага раёна, дзе а пасевнай плошчы ў 9,5 гектара ў 1987 годзе атрымана ў сярэднім з гектара па 4,93 цэнтаў. Ільнавадка 14—18 нумарам і па 5,8 цэнтаў. Ільнасема: Грашовая алпата працяжніка ў 1987 годзе складала 1 р. 50 кап., супроць 63 кап. у 1986 годзе.

Стыханцаўскія звыняў, якія атрымалі ў мінулым годзе больш 10 цэнтаў ільнавадка, і пералавых калгасцаў, якія атрымалі з усёй пасевнай плошчы звыш 4 цэнтаў. Ільнавадка з гектара, у БССР ёсць многа. Стыханцаўскія звыняў, і пералавых калгасцаў далі высюкі ўраджай ільну пачуючы таму, што імі найбольш поўна і спеацасова ўжываліся навінейшыя аграгатацыйныя мерапрыемствы. Стыханцаўскія ўнеслі імат новага ў навуку і практыку па ільнаводстве. Яны павялічылі нормы высеву насення і дзірэчкі ўгнаенняў, змянілі спосаб сямбы, уявілі, як правільна, падкормку, мультыраванне пасеваў і т. д.

Вопыт стыханцаўцаў паказавае, што для атрымання высюкі ўраджай ільну трэба ў кожным канкретным выпадку, у залежнасці ад асабістасці вышкі ці іншага ўчастка, падбранага пад пасевы ільну, стора дыферэнцыраванні і аграгатацыйныя прыёмы.

Спінанічы на асноўных момантах аграгатацыйных высюкі ўраджай ільну.

Трэба ўважліва аднесціся да выбара месца пад лён. Участкі, адрозніваюць пад пасевы ільну, павінны быць незабалочанымі, больш-менш выраўнаванымі па раельфу, не нады камяністасця, без ям і бугроў.

Лепшым папярэднікам пад лён з'яўляецца канюшынішча двухгалавога

кармства, якое цалкам трэба скарцістаць пад пасевы ільну. Калі ў калгасе нехатае гэтага папярэдніка, сяўбу ільну можна праводзіць пасля азійных, па бульбіншчы і бабовых, пад якія ўносіліся ў дзіржавых дозах арганічныя ўгнаенні. Для сябы ільну трэба скарцістаць незабалочаную, цалінітую глебу, якія ў мінулым годзе былі рана варааны і з часу сябы маюць добра разлажыўшыся дзіржавы.

Асабліва ўвагу кожны калгас павінны звярнуць на правільную вясняную апрацоўку глебы. Пасевы ільну павінны праводзіцца на збыліну. Вядома, што паставаною саюзнага ўрада з 1989 года поўнацю абараняецца пасевы ільну па вясноваму ворыву. Як толькі крыху пахалода глеба, збылевае ворыва неадкладна бараніцца для таго, каб максімальна захавалі вясняную вількію. Баранаванне ўсёй плошчы неабходна правесці ў самы кароткі час — у 2—3 дні. Для стокі ільнявай вяды і паскарэння пачэўці больш ніякіх мейд праводзіцца волаводныя кавады. Пасля баранавання збыліна, на канюшынішчы і на лёт

